

27 лістапада Запрашае субота!

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Дзіцячая гадзіна "Беларуская казка - розуму падказка"	10.00-10.45	Школьная бібліятэка	3-4	Чатырбок Г.В.
Віртуальнае падарожжа "Замкі Беларусі"	10.00 - 10.45	Класныя кабінеты	1-2	Кл. кіраўнікі
Занятак з элементамі трэнінга "Маё будучае ў маіх руках"	10.00 - 10.45	Кабінет №5	5-6	Вараб'ёва Н.І.
Піянерскі КВІЗ	11.00 - 11.45	Кабінет №11	6-9 Актыў БРПА	Куш М.Г.
Прафілактычная гадзіна "Пешаход і дарога: пытанні адказнасці"	11.00 - 11.45	Класныя кабінеты	5-6	Кл. кіраўнікі
Гульня "Эканамічная дзясятка"	11.00 - 11.45 10.10 - 10.55 12.35 - 13.20	Класныя кабінеты	9 11 10	Кл. кіраўнікі
Урок фальклору "Свята беларускай кухні"	12.00 -12.45	Ліноўская СБ 	7-8	Бяскроўная Л.А.
Рэйд "Дзіця на ўліку". Бяспечныя ўмовы пражывання	15.00 - 17.00	В. Аранчыцы, Лінова	Сем'і, якія знах-ца на ўліку	СТПТС Кл. кіраўнікі